

Проблемы выхавання

"У дапамогу педагогу"

Серый

6
2010





Гістарычныя асновы канцэпцыі маральнага выхавання ў Рэспубліцы Беларусь

В. С. Болбас,
кандыдат педагогічных навук, дацэнт,
першы прарэктар Мазырскага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта

Слова пра аўтара

Валерый Сяргеевич БОЛБАС — педагог з 40-гадовым стажам. Пасля за-
канчэння механіка-матэматычнага факультета Гомельскага дзяржаўнага
універсітэта працаў настаўнікам матэматыкі, дырэкторам у школах Акцэбр-
скага раёна. У 1993 г. абароніў кандыдацкую дысертацию па гісторіі бела-
рускай педагогікі. З 1994 г. працуе ў Мазырскім дзяржаўным педагогічным
універсітэце ў якасці дацэнта. Прывізначены на пасаду загадчыка кафедры
педагогікі (1996), прарэктара па навуковай работе (1998), прарэктара па
вучэбнай работе (2000). З 2002 г. — першы прарэктар.

Аўтар трох манографій, больш за 140 навуковых публікаций. Амаль па-
лова з іх надрукавана ў часопісах «Педагогіка», «Адукацыя і выхаванне»,
«Народная асьвета», «Проблемы выхавання», «Беларуская думка», «Вышэйшая
школа», «Пачатковая школа», «Роднае слова», «Маладосць», «Беларусь».

Сфера навуковых інтарэсаў: этыка-педагагічная думка Беларусі са
старажытнасці да XVIII ст., этнічная педагогіка беларусаў.



У артыкуле прадстаўлены распрацаваныя на аснове спецыяльнага даследавання генезісу і развіцця ай-
чыннай этыка-педагагічнай думкі канцэптуальная-гістарычныя асновы арганізацыі маральнага выхавання ў
сучаснай Беларусі, якія адлюстроўваюць як змястоўна-сутнасную харктарыстыку гэтага працэсу, так і шляхі
яго ажыццяўлення.

У нашай краіне, як і ў іншых рэспу-
бліках былога СССР, пачынаючы з
1917 г. сістэматычна і досыць інтэнсіўна
разбураўся традыцыйныя нацыянальна-
культурныя і духоўна-маральныя народ-
ныя каштоўнасці. Распад Савецкага Са-
юза шматкратна ўзмацніў негатыўныя,
дэструктыўныя арыентациі і падыходы
цывілізацыйнага развіцця. Накіраванасць
на дэідэалагізацыю адукацыі прывяла ў
пачатку 90-х гг. мінулага стагоддзя да
страты выхаваўчай стратэгіі, адмаўлення
ад ідэй патрыятызму і грамадзянскасці.
Рыначныя адносіны, развіццё прадпры-
мальніцтва і цяпер часта суправаджаю-
ща скажонымі паняццямі свабоды асобы
без абмежаванняў, абавязкаў і адказнасці.

Разбуральны ўплыў аказалі і працягі-
ваюць аказваць асобныя сродкі масавай
інфармацыі, кіно, тэлебачанне, інтэрнэт
і інш. Узнікае спрыяльная глеба для
распаўсюджвання эгаізму, чэртвасці, мер-
кантылізму, пошласці, спажывецкіх на-
страйю і ўседазволенасці.

Выклікае трывогу аслабленне выхаваў-
чых функцый сям'і, адсутнасць традыцый-
ных адносін павагі да бацькоў, старэйша-
га пакалення. Істотна пахіснуўся высокі
педагагічны аўтарытэт грамадскай думкі,
ад выхаваўчай справы адміжоўваюцца
многія дзяржаўныя і сацыяльныя інсты-
туты. І калі ў большасці напрамкаў вы-
хавання падрастаючых пакаленняў маюц-
ца адпаведныя абавязкі падыходы, то

для маральна-выхаваўчага працэсу, як найважнейшага і сістэматорнага ў гэтай спрэве, яны яшчэ не распрацаўаны. Улічваючы найбагацейшы шматвяковы вопыт нашага народа, першым крокам да вырашэння праблемы з'яўляеца вызначэнне гістарычных асноў будучай канцэпцыі маральна-выхавання.

Пастаноўка праблемы

Развіццё агульначалавечай культуры вызначаеца ўзорёнем гуманізацыі адносін у грамадстве, сцвярджэннем прыярытэтнасці маральных каштоўнасцей ва ўсіх праявах чалавечага існавання. Найважнейшым механізмам актуалізацыі і рэалізацыі маральна-гуманістычных ідэй як нормы жыцця грамадства ўвогуле і кожнай канкрэтнай асобы з'яўляеца выхаванне, якое вырашае двухадзіную задачу: далаучае чалавека да сацыяльнага вопыту ва ўсіх яго формах і развівае індывідуальныя здольнасці, рысы і якасці кожнага. Прычым, абапіраючыся на набыткі папярэднікаў, сёння іх нашчадкі прыйшлі да цвёрдай высновы, што *выключная важнасць выхавання бачыцца не ў развіцці інтэлекту, узбраенні яго новымі ведамі, а ва ўдасканаленіі маральна-духоўных якасцей асобы*.

Сучасная рэчаіснасць адзначана тым, што наш народ павінен супрацьстаяць або даваць адказы на наступныя культурнагістарычныя выклікі: радыкальныя змены ў свядомасці людзей у сувязі з фарміраваннем рыначных адносін, праблемы глабалізацыі і наступ заходніяй масавай культуры, разбурэнне традыцыйнага ўкладу жыцця і г. д. У многіх краінах з трывогай загаварылі аб маральна-духоўным крызісе моладзі. Таму стратэгічна значнай задачай педагогаў-навукоўцаў і практикаў з'яўляеца пошук новых падыходаў да вырашэння адзначаных праблем, стварэнне ўмоў і механізмаў захавання пераемнасці пакаленняў і зацвярджэння ў грамадстве ідэалаў духоўнасці і гуманізму. Гістарычны вопыт сведчыць, што па-сапраўднаму моцнымі былі тыя дзяржавы, грамадствы, якія ў сваім эканамічным, палітычным і культурным развіцці абапіраліся на здабыткі папярэдніх пакаленняў, на тыя светапоглядныя арыентыры, годнасць якіх пацвярджалася ўсім ходам гістарычнага

працэсу. Менавіта *духоўныя каштоўнасці, якія вынікаюць з глыбінь народнага жыцця і складаюць яго ментальную харэтарыстыку, павінны выконваць ролю мабілізуючага пачатку ва ўдасканаленіі сучаснага грамадства*. Ад гэтага залежыць будучыня дзяржавы, яе стабільнасць і развіццё, эканамічны і сацыяльны дабраў быт беларускага народа.

З першых этапаў цывілізацыйнага развіцця ўсходніх славян, у тым ліку і беларусаў, праблема маральнай дасканаласці асобы і грамадства з'яўлялася галоўнай, сэнсаўтваральнай для іх культуры. З часоў Кіеўскай Русі (Х–ХIII стст.) вядучай парадыгмай маральна-выхаваўчых ідэй было засваенне і распаўсюджванне хрысціянскай сістэмы каштоўнасцей пры захаванні пэўных язычніцкіх асноў, якія ўтваралі ў той час трывалы падмурак народных педагогічных уяўленняў. Асноватворнымі сродкамі маральна-выхавання з'яўляліся *рэлігія, асвета і праца*. Хрысціянства ставіць пытанне аб свабодзе чалавека рабіць маральны выбар і адначасова несці адказнасць за свае ўчынкі.

Этыка-педагагічная спадчына Беларусі перыяду Вялікага Княства Літоўскага адзначаеца зараджэннем і станаўленнем рэнесансна-гуманістычных падыходаў да маральна-выхавання. Неабсяжна пашыраюцца межы маральнай свабоды, рашуча секулярызуеца духоўнае напаўненне грамадскага быцця, разбураеца іерархія існаваўшых этичных каштоўнасцей. Развіваючы дасягненні этика-педагагічнай думкі Х–ХIII стст., айчынныя мысліцелі эпохі Адраджэння адзначалі, што маральна-духоўнае ўдасканаленне з'яўляеца найважнейшым напрамкам станаўлення асобы. Мараль узімалася да ўзорёню вызначальнага фактуру фарміравання кожнага асбонага чалавека і грамадства ўвогуле.

Падчас адукацыйных рэформ апошній чвэрці XVIII ст. адначасова з асветніцкай інтэнцыяй часу на дзяржаўным узроўні абурнутоўваеца думка, што безумоўнае і дынамічнае *развіццё адукацыі мэтазгодна толькі пры ўмове ўдасканалення ёю маральнасці асобы і павышэння духоўнага ўзорёню грамадства*. Аб широкай падтрымцы і далейшым развіцці падобных ідэй сведчыць тое, што ў наступным XIX ст. яны глыбока ўспрымаюцца ў

прыватнасці студэнцкай моладдзю. У цэнтры адукацыі беларускіх зямелі, Віленскім універсітэце, былі створаны таварыстывы філаматаў і філарэтаў, якія вылучалі мэту — з дапамогай асветы, маральнаага выхавання дабіцца росквіту свайго краю.

Досьць супярэчлівы і часта скажоны харктар у параўнанні з асноўнымі напрамкамі развіцця сусветнай цывілізацыі мелі маральна-выхаваўчыя падыходы ў нашай рэспубліцы, як і ва ўсім СССР, у перыяд панавання камуністычнай ідэалогіі, але прызнанне іх значнасці не выклікае сумнення, а многія практычныя дасягненні заслугоўваюць адпаведнай увагі і пільнага асэнсавання. Такія гісторыка-метадалагічныя асновы арганізацыі выхаваўчага працэсу вымушаюць і сёня сформуляваць у адпаведнасці з патрабаваннямі часу канцэптуальныя падыходы ў маральнym выхаванні, што грунтуюцца на выпрабаванай жыццём і часам спадчыне папярэдніх пакаленняў, айчынных культурных і маральных традыцыйах і каштоўнасцях. Першарадным і надзвычай важным у гэтай справе з'яўляецца выяўленне ролі маральнасці ў становленні асобы і значэння маральнаага выхавання ў развіцці грамадства.

Роля і месца маральнаага выхавання ў жыцці грамадства

З якіх бы навукова-метадалагічных падыходаў не аналізаваліся цывілізацыйныя заснаванні грамадства і напрамкі станаўлення кожнай асобы, адназначна можна канстатаваць, што менавіта **маральнасць робіць чалавека чалавекам** і, у сваю чаргу, вызначальная харктарызуе стан сацыяльнага быцця. Толькі высокі маральна-духоўны ўзровень развіцця індывіда, умацаваны адукаваным і інтэлектуальным розумам, выдзяляе яго з ліку ўсіх тварэнняў прыроды і суперскладаных кібернетычных машын, якія ёсць і могуць з'яўліцца ў будучым.

Маральнасць асобы, маральна-духоўны стан грамадства павінны разглядацца як найгалоўнейшыя арыенціры і найважнейшыя крытэрыі развіцця кожнага індывіда і людской супольнасці ўвогуле. **Выснова аб прыярытэтнасці маральнаага выхавання ў параўнанні з іншымі выхаваўчымі напрамкамі з'яўляецца несумненнай і бяспрэчнай.** Развіццё агульнай асве-

ты не можа разглядацца інакш, чым у якасці падмурку для маральна-духоўнага ўдасканалення грамадства і кожнага яго члена. Прафесіянальная адукацыя разам з падрыхтоўкай высокакваліфікованых, кампетэнтных спецыялістаў павінна фарміраваць у іх агульначалавечыя, маральныя якасці, якія не могуць быць аднесены на другі план. Наогул, сучасны напрамак у развіцці навукі, розуму і інтэлекту не толькі не можа ігнараваць маральную сферу, ён павінен садзейнічаць яе прыярытэтнаму пашырэнню і ўдасканаленню. З іх дапамогай забяспечваецца больш эфектыўнае асэнсаванне і засваенне маральных норм і прынцыпаў арганізацыі асабістага і супольнага жыцця. Найважнейшы аспект разумовага развіцця бачыцца ў фарміраванні найкаштоўнейшай яго ўласцівасці — здольнасці да самасвядомасці, а не самаузвышэння. Толькі пры такім падыходзе магчымы няўхільны рост узроўню маральнага стану грамадства ўвогуле і ўсіх яго членаў паасобку. Больш глыбокае і трывалае фарміраванне маральнай свядомасці, якое немагчыма без апоры на рацыяналічную рэфлексію, дазволіць узбагачаць адпаведныя ўчынкі і паводзіны асобы, што вядзе да ўздыму маральнай культуры грамадства.

Пры сучасных і прагназуемых будучых тэмпах развіцця навукова-тэхнічнага прагрэсу няцяжка ўявіць магчымыя наступствы недахопаў маральнаага ўдасканалення грамадства ў спалучэнні з гіганцкімі сіламі, якімі ўсё ў большай ступені авалодвае значная колькасць насельнікаў Зямлі, бо ад напрамкаў і харктару іх выкарыстання залежыць будучае планеты і не толькі яе. Тому высокімі маральнymi пачаткамі павінны быць напоўнены паўсядзённае жыццё, праца, адпачынак, любяя іншыя аспекты жыццяздзейнасці кожнага члена грамадства. Найважнейшая задача фізічнага развіцця асобы заключаецца ў суправаджэнні маральна-этычнай скіраванасці яго выкарыстання. Сіла цела ўплывае на сілу духу. Эстэтычнае і экалагічнае выхаванне з'яўляюцца падсістэмамі ў адносінах да агульнай маральна-выхаваўчай сістэмы і пры ўсей іх самастойнасці, самазначнасці і самадастатковасці павінны будавацца вакол трывалага сістэмаўтаральнага маральнага стрыжня.

Спецыфікай арганізацыі маральнаага выхавання ў Рэспубліцы Беларусь

з'яўляеца канфесійная неаднароднасць грамадства, адкрытасць нашага соцыуму для культурных упłyvaў з боку як заходняй, так і ўсходняй цывілізацый. Этыка-педагагічная думка Беларусі фарміравалася на аснове творчага сінтэзу каштоўнасцей праваслаўнай, каталіцкай, пратэстанцкай культуры са здабыткамі народнай педагогічнай спадчыны. У выніку яна стала ў значнай ступені талерантнай, адкрытай для творчага засваення іншых светапоглядных пазіцый, дынамічнай і шматбакова арыентаванай. Гэта робіць яе дасягненні яшчэ больш каштоўнымі для выкарыстання пры арганізацыі і ажыццяўленні маральнага выхавання на сучасным этапе з яго полікультурнай арыентаванасцю.

Наша Радзіма з поспехам прайшла першапачатковы этап станаўлення ўласнай дзяржаўнасці, з годнасцю вытрымала іспыты на палітычную і сацыяльна-еканамічную стабільнасць. Сёння адбываецца працэс яднання народа ў імя росквіту сваёй Айчыны. Зрабіць яго больш паспяховым і эффектыўным можна толькі пры ўсеагульным маральным аздараўленні грамадства на аснове традыцыйна-ментальных каштоўнасцей беларусаў, якія дазволілі нашаму народу заняць пачэснае месца ў сусветнай цывілізацыйнай прасторы.

Агульнавядома, што базавая сістэма маральных норм адлюстравана ў дзяржаўных законах. У выпадку, калі такія маральныя нормы з'яўляюцца асабістымі перакананнямі чалавека, то і адпаведныя законы прымаюцца і выконваюцца ім свядома, добраахвотна, згодна з ўласным сумленнем і маральным абавязкам. Такім чынам, *свабоднай і законапаслухмянай можа быць толькі высокамаральная особа*. А маральнае выхаванне ў сутнасці напаўненні павінна абапірацца на сістэму грамадскіх каштоўнасцей, уласцівых дадзенаму перыяду развіцця грамадства.

Каштоўнасныя асновы арганізацыі маральнага выхавання

На працягу цывілізацыйнага развіцця народа Беларусі склалася пэўная сістэма светапоглядных каштоўнасцей, якая ўяўляе сабою падмурак пабудовы ўсяго маральнага выхаваўчага працэсу. Сама ж сістэма гістарычна ўтварылася ў выніку сінтэзу трох асноўных груп духоўна-

вартасных арыентацый арганізацыі грамадскага ўладкавання: *традыцыйна-побытавая педагогічная культура народа, хрысціянская этика, дзяржаўная ідэалогія*. Са старажытных часоў нашымі продкамі быў выпрацаваны шэраг норм і правіл арганізацыі супольнага жыцця, якія і склалі аснову народнай маралі. Асноўай іх асаблівасцю была другараднасць інтарэсаў асобнага індывіда ў параўнанні з інтарэсамі абшчыны. Калектывісцкая арыентацыя з'яўлялася першаасновай развіцця маралі ў язычніцкі перыяд, і яна арганічна ўпісалася ў хрысціянскія ўяўленні зямнога існавання чалавека, дзе, зыходзячы з прынцыпам саборнасці, лейтматывам дзейнасці ўсіх і кожнага была скіравана ў агульнага добра.

Адначасова з арыентацыяй на абшчыннасць, калектывізм хрысціянства ўздымае на нябачаную дагэтуль духоўную вяршыню кожнага чалавека незалежна ад яго ўзросту, полу, маёмыснага, разумовага і іншага стану. Кожны індывід надзяляеца свободай волі, магчымасцю самастойнага маральнага выбару, але ж на яго ўскладаеца і адказнасць за наступствы абраних памкненняў і шляхоў сацыяльна-духоўнай жыццядзейнасці. Абапіраючыся на такія зыходныя аксіёмы быцця, у сілу гістарычных абставін паству́пова ўсталёўваеца ідэя аб самазначнасці, самадастатковасці кожнага чалавека, які мае *права на шчасце, годнае існаванне ў зямны прамежак часу, але ўсё гэта можа і павінна ўмяшчацца ў рэчышча імкнення да агульнага добра*. На аснове такога духоўна-маральнага падмурку склаўся менталітэт беларускага народа і ў гэтым залог яго ўстойлівасці перад выклікамі гісторыі, гарантыв зберажэння сацыяльна-культурнай ідэнтычнасці.

З цягам часу этна-нацыянальныя каштоўнасці беларусаў сінкрэтычна зліліся ў адзінае цэлае з хрысціянскімі і зараз уяўляюць магутны і трывалы пласт маральнай культуры, які можна разглядаць як першааснову для арганізацыі дзяржаўнай мерапрыемстваў па ўдасканаленні сваёй моці. Як вядома, развал краіны пачынаецца з развалаў душ яе насельнікаў, таму дзяржавай павінны прымацца заходы для фарміравання базавай сістэмы каштоўнасці арыенціраў, што аўядноўваюць грамадзян у адзінou гісторыка-

культурную і сацыяльную супольнасць са станоўчай грамадзянскай ідэнтычнасцю. Заканамерна, што *дзяржаўная ідэалогія* як адпаведная сістэма поглядаў адносна мінулага нашага народа, спосабаў яго яднання, форм узаемадносін з іншымі народамі, а таксама напрамкаў гісторычнага развіцця *ўяўляе сабою важнае каштоўнаснае ўтварэнне, якое непасрэдна ўплывае на мэту, змест і шляхі арганізацыі маральна-духоўнага выхавання насельніцтва*. У гэтым працэсе патрэбна надаваць увагу фарміраванню высокай сацыяльной і грамадзянской адказнасці.

Таму ў аксіялагічным пераліку вартасных асноў арганізацыі жыцця важнае месца займаюць *справядлівасць, сумленнасць, чалавечнасць, прыстойнасць, чесць, патрыятызм*. Такія каштоўнасці абургунтоўваюцца нашым народам у якасці універсальных катэгорый, адзіных для ўсіх славёй грамадства, сутнасць якіх зводзіцца да ўсведамлення таго, што кожны павінен атрымаць ад іншых не больш таго, што даў ім. Усё гэта закліканы стварыць трывалую аснову для канструктыўнага ўздзеяння на грамадскую мараль і грамадзянскую свядомасць шляхам духоўнай інтэграцыі людской супольнасці праз выразнасць і недвухсэнсоўнасць жыццёвых арыенціраў. Сфарміраваныя на працягу гісторычнага развіцця грамадска-духоўныя каштоўнасці фіксуюць адпаведныя нормы і агульныя падыходы ў арганізацыі супольнага жыцця, якія вызначальным чынам упłyваюць на распрацоўку маральна-выхаваўчых мэты і задач.

Мэта і задачы маральнага выхавання

Сацыяльна-маральная каштоўнасці як найбольш статычныя складнікі менталітэту народа пад уплывам шэрагу фактараў з цягам часу дапускаюць пэўныя змены, што, у сваю чаргу, мяняе грамадскія нормы і правілы і прыводзіць да карэктроўкі мэты і задач маральнага выхавання. Працэс мэтавызначэння ў педагогіцы звычайна завяршаецца стварэннем вобраза ідэальнага чалавека. Грамадска-выхаваўчая вартасць маральнага ідэалу заключаецца ў тым, што ён увасабляе не толькі мэту і задачы, а і выступае ў якасці пабуджальной сілы, матыву самаўдасканалення; як узор для пе-

раймання ён іграе ролю выхаваўчага сродку, з'яўляеца крытэрыем выхаванасці асобы.

Гістарычна маральны ідэал беларускага народа گрунтаваўся на сукупнасці норм векавых традыцый і падпарадкоўваўся іх абшчынай скіраванасці. Хрысціянства ўнесла ў разуменне ідэалу ярка выражаную павернутасць да ўласнага ўнутранага свету. Хрысціянскі маральны ідэал хоць і ўяўляў сабою ўзор духоўнай дасканаласці, але не быў трафарэтам для імітацыі і капіравання памкненняў, дзеянняў, учынкаў і паводзін. Ён сканцэнтраваў у сабе сістэму празмерна магчымых, недасягальных духоўных каштоўнасцей, якія ўвасаблялі абсолютны *ісціну, добро і прыгажосць*.

Эпоха Адраджэння ўнесла ў сутнасце напаўненне маральнага ідэалу арыентаванасць на ўсебаковае гарманічнае развіццё асобы, заснаваную на антычнай формуле «калакагатхі» (пригожы маральна і фізічна). Маральная харкторыстика індывіда з'яўлялася вызначальнай, але сінкрэтычна злівалася са шматбаковымі напрамкамі ўдасканалення плоцевай і духоўнай складнікаў чалавека. Эпоха Асветніцтва ўзбагаціла маральны ідэал інтэлектуальна-разумовымі параметрамі. Веды, адукаванасць напоўніліся высокім этичным зместам.

На працягу далейшай гісторыі цывілізацыйнага развіцця мэце і задачам маральнага выхавання паступова надаваўся агульначалавечы харктар, яны ўсё вышэй уздымаліся над саслоўнымі, класавымі, нацыянальнымі і канфесійнымі адрозненнямі і گрунтаваліся на сацыяльна-духоўных асаблівасцях усяго грамадства. Маральная мэтавызначэнне такім чынам набывала демакратычную арыентацыю. Падобнае пераасэнсанне маральнага ідэалу ў бок ўдасканалення зямнога жыцця прыводзіла да высновы, што *усе задачы маральнага выхавання павінны, у рэшце рэшт, сышодзіцца на проблеме выхавання дзейснай, актыўнай асобы*. Маральнасць індывіда вызначаецца не толькі і не столькі ўзроўнем развіцця яго свядомасці, адпаведнымі ведамі, а канкрэтнымі дзеяннямі, учынкамі і справамі. Прынцыпова важна, што *дабрачыннасць павінна ўключчаць у сябе супрацьдзеянне амаральнасці і барацьбу з ёю*.

Такім чынам, зыходзячы з сённяшнім рэчаіснасці і дасягненняў духоўнага вопыту

продкаў, мэта маральнага выхавання заключаецца ў фарміраванні дабрачыннай, цнатлівай, сацыяльна арыентаванай асобы, якая спалучае ў сабе культуру знешнюю і ўнутраную, патрыятызм, актыўную жыццёвую і грамадзянскую пазіцыі. Галоўным выступае фарміраванне ўнутранай скіраванасці да дабрадзейнага жыцця, што магчыма праз «самабудаўніцтва» духоўнага свету індывіда ў працэсе засваення ім каштоўнасцей айчыннай культуры, з наступным далучэннем да агульнапланетарных набыткаў. Рэаліі сучаснага соцыуму патрабуюць новага прачытання педагогікі духоўнага самаўдасканалення, якая сваімі каранямі зыходзіць ад хрысціянскага

менталітэту. Замацаванне адзінства маральнага і духоўнага ва ўнутранай структуры асобы з'яўляецца найважнейшай дамінантай мэтавых установак маральнага выхавання. Па сутнасці ўсе яго задачы можна звесці да фарміравання асобы з наступнай арыентаванасцю:

- не рабіць іншым таго, чаго не жадаеш сабе;
- любая памкненні і дзеянні, апрача ўсяго іншага, павінны несці дабро людзям і навакольнаму асяроддзю;
- быць патрыётамі свайго народа, сваёй краіны;
- маральнасць паводзін не можа выходитці за межы законапаслухмянасці.

Працяг будзе.

Мировоззренческая направленность личности: сущность понятия и подходы к формированию

Л. П. Гимпель,

кандидат педагогических наук, доцент

Творческая визитка



Педагогическое кредо: перевод педагогического знания на уровень личностно мотивированной профессиональной деятельности; культивирование у студентов осознанного понимания и принятия педагогической действительности; направленность на сотрудничество и створчество; совместное с обучающимися постижение мира, основ педагогической деятельности; инициирование у студентов творческого роста как способности творить в себе личность и профессионала.

Научная проблематика: творчество, творческая личность и её направленность.

Исходные постулаты: благополучие общества определяется качеством и количеством творческого продукта, производимого в нём; мастеров — много, Творец — один; творчеству можно и нужно учить; без педагога-творца нет творческой личности ученика; творческая личность «начинается» с появления установки на творческую деятельность, т. е. с творческой направленности.

Проблемы выхавання

1
2011

"У дапамогу педагогу"
Серый





Гістарычныя асновы канцэпцыі маральнага выхавання у Рэспубліцы Беларусь

В. С. Болбас,
кандыдат педагогічных навук, дацент,
першы прарэктар Мазырскага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта
імя І. П. Шамякіна



Заканчэнне. Пачатак у № 6, 2010 г.

Змест маральнага выхавання

У адрозненне ад мэты і задач маральнага выхавання, якія вызначаюць агульныя арыенціры, жадаемы вынік фарміравання асобы і грамадства, яго змест з'яўляюцца канкрэтнай сутнасцю выхаваўчай дзеянасці, ён раскрывае і дэталізуе рэальна-сэнсавае іх напаўненне і прадстаўляе маральны ідэал у сукупнасці адпаведных рыс і якасцей.

Змест маральнага выхавання фарміраваўся аб'ектыўна ў працэсе сацыяльнай практикі і ў абагульненым выглядзе перадаваўся з пакалення ў пакаленне. Са старажытных часоў сярод асноўных рыс і якасцей чалавечай асобы народ Беларусі найважнейшае месца адводзіў чалавекалюбству, чуласці, шчодрасці, спагадлівасці, добразычлівасці, міласэрнасці, дабрыні. Выхаванне пачуцця любvi — да бліжняга, да людзей наогул, да жывой і не-жывой прыроды, да жыцця з'яўляецца найважнейшым складнікам зместу маральнага выхавання і на сучасным этапе.

Шматвяковы выхаваўчы вопыт пераканаўча паказвае, што любоў да чалавечтва не можа быць сфарміравана без любви да сваёй Радзімы, свайго народа. Даследчыкі адзначаюць, што ва ўсходніх славян патрыятызм уздымаецца да ўзроўню вызнання сэнсу жыцця, вымэрэння чалавечай гіднасці. Прычым патрыятычна-выхаваўчыя напрамкі ў беларусаў не дапускаюць нацыянальныя фанабэрты, пыхлівасці, знявагі

да іншых народаў. Невыпадкова, што харкторыстычна вызначальнай якасцю для прадстаўнікоў беларускага народа з'яўляецца талерантнасць. Прычым, гэтае паняцце ў беларусаў не завяршаеца толькі «верацярпімасцю», а адлюстроўвае павагу да іншых думак, поглядаў, меркаванняў, скіроўвае на паважлівия адносіны да прадстаўнікоў іншых культур.

Першаснымі маральнымі якасцямі беларусы лічачь шчырасць і праудзівасць. Распрацоўшчыкі айчыннай этыка-педагагічнай думкі не без падстаў адзначаюць, што разам з сумленнасцю яны з'яўляюцца вянцом маральнасці, духоўнага свету індыўіда. многія з іх не маюць непасрэднага дачынення да маральнай сферы, а ў шырокім разуменні напаўняюцца глыбокім этычным сэнсам. *Працалюбства* — адно з асноватворных маральных якасцей беларусаў і ўхваляецца тады, калі ідзе на карысць іншым людзям. Адмоўную рэакцыю выклікае нават самая старанная праца з мэтай нажывы, ці яшчэ горш, калі яе вынікі прыносяць каму-небудзь шкоду.

Са старажытнасці ўхваляліся такія маральныея якасці, як шанаванне бацькоў, павага да старэйшых. Гістарычныя асаблівасці фарміравання беларускай народнасці абумоўліваюць уключэнне ў змест маральнага выхавання *сціпласці, паслухмянасці, цярпівасці, разважлівасці, памяркоўнасці*. Прычым, гэтыя якасці павінны фарміравацца

не ў духу самапрыніжэння асобы, роспачы і безнадзейнасці, а найперш дзеля супрацьпастаўлення ганарлівасці, пыхлівасці, імпульсіўнасці. На іх аснове павінны фарміравацца *мэтанакіраванасць, самакрэтычнасць, жыццярадаснасць, бадзёрасць*.

Дзяржава і грамадства зацікаўлены ў развіцці такіх рыс і якасцей асобы, як *пачуццё ўласнай годнасці, аптымізм, упэўненасць у сённяшнім і заўтрашнім дні*. Адзначаныя маральна-валявымі якасці садзейнічаюць развіццю ў чалавека *храбрасці, смеласці, мужнасці*. Беларусы разглядаюць іх не толькі як рысы і якасці, якія могуць спатрэбіцца ў надзвычайных абставінах, а аргументуюць іх неабходнасць у паўсядзённым жыцці.

Змест маральнага выхавання амаль поўнасцю залежыць ад размежавання добра і зла. Таму побач з сукупнасцю станоўчых маральных рыс і якасцей асобы этыка-педагагічна думка беларускага народа вялікую ўвагу надае раскрыццю іх суправацьлегласцей, якія, з аднаго боку, не дазваляюць індывіду дасягнуць духоўных вяршынь, з другога — з'яўляюцца тымі прыступкамі, пераадоленне якіх маральная гартуе кожную асобу і грамадства ў цэлым. Да іх ліку адносяцца схільнасць да крадзяніжу, разбою, ілжы, п'янства, пралюбадзеяства, зайздрасць, сквапнасць, помслівасць, падхалімаж, зазнайства, крывадушнасць, эгаізм і інш. Маральная выхаваны чалавек негатыўна ставіцца да ўсіх праяў падобных якасцей, актыўна процідзейнічае іх наяўнасці не толькі ў сябе, але і ў акружуючых людзей. Асаблівую актуальнасць набывае трывалы імунітэт супраць выкарыстання псіхаактыўных рэчываў — алкаголю, тыгуню і г. д., устрыманне ад ранніх і бязладных сексуальных сувязей.

Вызначэнне мэты, задач і зместу маральнага выхавання абумоўлівае неабходнасць распрацоўкі практычных шляхоў яго ажыццяўлення.

Прынцыпы арганізацыі маральнага выхавання

Адной з найважнейшых высноў айчыннай этыка-педагагічнай думкі, з'яўляецца *патрабаванне пабудовы маральнавыхаваўчага працэсу на інтэлектуальна-разумовых асновах*. З аднаго боку, агульнае развіццё асветы і адукацыі павінна быць трыв-

валым падмуркам удасканалення маральнадухоўнага свету кожнай асобы і грамадства ўвогуле. Без адпаведнага разумовага ўзроўню дабрыня можа ператварыцца ў сур'ёзны недахоп, бо чалавек можа заблытацца ў ацэнцы з'яў і выбары лініі паводзін. Таму адна з асаблівасцей развіцця навуковых ведаў ва ўсходніх славян — пераважная ўвага да чалавека як асновы Сусвету, спасціжэнне сэнсу жыцця і распрацоўка шляхоў яго арганізацыі. З другога боку, у агульным адукатыйным развіцці асобы істотнае месца займае маральная асвета. Сукупнасць маральных ведаў скіроўвае чалавека на шлях дабрачыннага жыцця, утварае падмурак для развіцця адпаведных перакананняў, на аснове якіх будзеца пэўная лінія паводзін. Хоць і не заўсёды разумова-інтэлектуальны патэнцыял індывіда і нават маральная дасведчанасць трансфармуюцца ў дабрачыннасць, але ж увогуле яны не сумяшчальныя з маральным злом, асабліва калі ўяўляюць сабою істотную ступень засваення культурных набыткаў папярэдніх пакаленняў. Важным фактам фарміравання маральных перакананняў з'яўляецца *ўздрязанне на пачуцці*. З аднаго боку, вобразна-мастацкая мысленне садзейнічае развіццю слоўна-знакавай сістэмы, з другога — даволі часта эмацыйнальны стан чалавека ці яго падсвядомасць з'яўляюцца крыніцамі пэўных паводзін.

Вельмі многае ў арганізацыі маральнага выхавання залежыць ад *настайнікавыхавацеля*. Гістарычны вопыт нашага народа пераканаўча паказвае неабходнасць яго вядучай ролі ў арганізацыі выхаваўчага практэсу. Пералік прафесійных кампетэнций выхавацеля павінен пачынацца з яго асабістых маральных якасцей.

Маральная выхаванне, абавіруючыся на прынцып культуры адпаведнасці, павінна будавацца у гарманічным *спалучэнні калектывісцкіх і індывідуалістычных падыходаў*. Самая сур'ёзная задачы ў маральнадухоўным развіцці дзяцей ускладаюцца на *сям'ю*, якая з'яўляецца натуральной першакрыніцай і яднальнай асновай грамадства, яго найважнейшым маральнавыхаваўчым інстытутам. Выхаванне падрастаючых пакаленняў на традыцыйных для беларускага народа сямейных каштоўнасцях, высокамаральных уяўленнях аб шлюбе і паўнацэннай сям'і забяспечыць фарміраванне першасных

асноў маральнай культуры, створыць трывалы падмурак пола-ролевай ідэнтыфікацыі хлопчыкаў і дзяўчынек. Стварэнне адпаведнага асяроддзя з як мага большым духоўна-маральным узроўнем прызначана забяспечыць *адзінства і ўзаемаўзгодненасць намаганняў у выхаванні асобы*. Гэта вельмі важная задача ўсіх выхаваўчых інстытутаў грамадства, прычым з-за бурных працэсаў у сферы камунікацыі надзвычай актуальным становіцца абарона дзяцей ад інфармацыі, якая шкодзіць іх фізічнаму, псіхічнаму і духоўна-маральному здароўю і развіццю.

На працягу гісторыі развіцця айчыннай этыка-педагагічнай думкі істотным зменам быў падвержаны *характар адносін да выхаванцаў*. Калі на ранніх этапах развіцця маральнага выхавання побач са шматлікімі табу і забаронамі панаваў досьць мяккі характеристар адносін да іх, то з расслаеннем грамадства ён паступова прымае даволі суровыя і жорсткія формы. З часоў жа эпохі Адраджэння на змену аўтарытарызму прыходзіць гуманістычная педагогіка. Суб'ект-суб'ектныя адносіны паміж настаўнікам і вучнем цалкам павінны вызначаць характеристар іх супрацоўніцтва. Усё гэта прыводзіць да ўсталявання ў маральнім выхаванні *прынцыпу актыўнасці выхаванцаў*.

Асноватворным у маральнім выхаванні, з'яўляецца *принцып прыродыадпаведнасці*. Сутнасць яго шырокаабдымная, бо маецца на ўвазе як узгодненасць з навакольным асяроддзем, так і з прыродай чалавека, яго індывідуальнымі і ўзроставымі асаблівасцямі. Эфектыўнасць маральнага выхаваўчага працэсу ў многім залежыць ад прытрымлівання *принцыпу дакладнай прадуманай паслядоўнасці* яго ажыццяўлення, пачынаючы ад вызначэння мэты, пастаноўкі канкрэтных задач і выбару шляхоў і падыходаў да іх вырашэння.

На выніковасць маральнага выхаваўчых намаганняў упłyвае шэраг патрабаванняў метадычнага характеристару, такіх, як забеспечэнне *дасступнасці* для выхаванцаў зместу маральнага выхавання і адпаведных дзеянняў настаўнікаў-выхавацеляў. Аналагічную ролю выконваюць *принцыпы нагляднасці, сістэматычнасці*.

Сукупнасць вышэйадзначеных прынцыпаў арганізацыі маральнага выхавання патрабуе выбару і распрацоўкі адпаведных шляхоў яго ажыццяўлення.

Метады і сродкі маральнага выхавання

Усведамленне таго, што кожны індывід на аснове адпаведнага асэнсання і прынятых рашэнняў здзяйсняе адпаведны ўчынкі, вылучае *метад пераканання* ў якасці асноўнага методу маральнага выхавання. Практычна ўсе іншыя спосабы маральнага выхавання ўдасканалення асобы таксама маюць на ўвазе ўздзеянне на яе свядомасць. Найбольш распаўсюджанымі сродкамі гэтага методу з'яўляюцца *павучанні, угаворы, тлумачэнні, унушэнні, гутаркі, дыялогі, дыслпуты і г. д.* Асаблівае месца сярод такіх сродкаў адводзіцца *кнізе, інфармацыйнымі сродкам, культурна-масавым мерапрыемствам*. У хрысціянскай педагогіцы, ды і наогул у маральнім выхаванні, вельмі важным сродкам з'яўляецца *споведзь*. Вялікае значэнне пры іх выкарыстанні надаецца жывому словам выхавацеля, які павінен валодаць майстэрствам пераканання. *Выхавайчая сіла слова* пры ўмелым яе ўжыванні з глыбокай старажытнасці дэмантравала і дэмантруе незвычайнія магчымасці. Асаблівую эффектыўнасць набывае *метад пераканання* пры комплексным уздзеянні на свядомасць, волю і пачуцці. Адсутнасць пры падобных падыходах насілля і забарон робіць адпаведны паводзіны выхаванца яшчэ больш глыбокім, устойлівым і трывалымі.

Важнае месца ў маральнага выхаваўчым працэсе займае *метад прыкладу*. З аднаго боку, механізм яго ўздзеяння поўнасцю зачынены на асноўных падыходах методу пераканання, з другога — яго эффектыўнасць забяспечваецца схільнасцю чалавека да пераймання. Звычайна гэты метод у большай ступені абапіраецца на пачуцці, бо валодае істотным арсеналам нагляднасці, канкрэтнасці, даступнасці і зразумеласці. У маральнім выхаванні з поспехам выкарыстоўваюцца як *станоўчыя*, так і *адмоўныя прыклады*. Асаблівую значнасць маюць прыклады з навакольнага жыцця. Незаменным узорам для пераймання з'яўляецца *ўласны прыклад выхавацеля*.

Апора на набыткі народнай педагогікі беларусаў і погляды айчынных распрацоўшчыкаў ідэй маральнага выхавання дазваляе вылучыць у якасці аднаго з найважнейшых метадаў *практыкаванні* ці *прывучэнні*. Менавіта ўздел выхаванцаў у

добрых спрах дае грунтоўны выхаваўчы вынік. Больш того, у адрозненне ад акадэмічнай педагогічнай науку народная педагогіка дапускае прывучэнне праз шматпаўторную пастаянную дзейнасць нават без адпаведнага яе асэнсавання ў якасці асновы для далейшага маральна-га станаўлення індывіда. Сур'ёзная ўвага павінна надавацца стварэнню *штучных выхаваўчых ситуаций*, бо набыццё вопыту маральных паводзін, звычак з'яўляеца найбольш істотным момантам у маральным развіцці асобы.

Істотнае месца ў маральным выхаванні займае *метод заахвочвання*. І хоць маральнаясць асобы губляе сэнс, калі будуецца ў чаканні пэўнай адплаты за адпаведныя паводзіны, усё ж, асабліва на першых этапах маральнага развіцця, мэтазгодна і пажадана выкарыстоўваць шматлікія заахвочванні — ад адабрэння і ўхвалення да істотных важкіх узнагарод шматпла-навага харектару. Важным з'яўляеца не толькі выбар канкрэтнага сродку заахвоч-вання, але і ўменне належным чынам вы-карыстаць яго ў якасці стымулу далейшага маральнага ўдасканалення чалавека.

Зыходзячы з спецыфікі арганізацыі маральная-выхаваўчага пракцэсу і яго асаблі-васцей на сучасным этапе грамадскага развіцця, значна менш чым у папярэднія перыяды, але абдумана і ўзважана павінны выкарыстоўвацца шматлікія сродкі *методу пакарання*. Гэта могуць быць роз-ныя пакаранні за здзейсненую ўчынкі, шматлікія неадабрэнні-перасцярогі, дакоры-асуджэнні і інш. Адна з абавязко-вых умоў іх ужывання — прытрымліванне прынцыпу справядлівасці.

Маральная-духоўная спадчына нашага народа арыентуе на абарону маральнаясці дзяцей, недапушчэнне згубнага ўплыву на іх негатыўных пражоў паўсядзённай рэчаіннасці. Таму важным напрамкам забеспечэння паспяховасці маральная-выхаваўчага пракцэсу будзе каардына-цыя намаганняў дзяржавы, грамадства пры арганізацыі жыцця дзейнасці дзяцей для стварэння *адпаведнага асяроддзя* — ад стымулявання становіщ маральнадухоўных фактараў да забароны тых, што садзейнічаюць развіццю амаральнасці.

Гісторыя цывілізацыі пераконвае, што найважнейшым сродкам маральная-духоўнага ўдасканалення асобы і грамадства

з'яўляеца *рэлігія*. Поліканфесійнасць рэлігійнага жыцця ў Беларусі не можа не накладваць адбітак на пабудову адносін выхаваўчых інстытутаў грамадства з існуючымі цэрквамі. Узгодненасць шмат-граннай дзейнасці ў адзначаным напрамку, а не апора толькі на асобныя рэлігійныя плыні, павінна разглядацца як істотны фактар вырашэння задач маральнага вы-хавання.

Неабходнай умовай эфектыўнасці ма-ральнага выхавання з'яўляеца яго арга-нізацыя з апорай на адпаведныя звычай і традыцыі, якія павінны развівацца, абага-чацца, актыўна ўкараняцца ў паўсядзённае жыццё. Без іх, як утваральнікаў грамад-скай маралі, не можа быць сфарміравана маральнаясць асобы.

Адным з дзейсных, выпрабаваных жыц-цём і часам сродкаў маральнага выхаван-ня з'яўляеца *стваральная грамадска-карысная праца*, напоўненая высокім этич-ным пачаткам. Вельмі ўзважліва належыць выкарыстоўваць яе пры арганізацыі пера-выхавання. Працэс неабходна арганізуваць такім чынам, што яна не павінна выкон-ваць функцыю пераканання, а выступаць у якасці сродку развіцця і ўдасканалення асобы.

Духоўнае хараство, высокая мараль-насць індывіда ў многім залежаць ад знеш-нія ўплыву прыгажосці свету і яго пражоў. Ва ўяўленні беларусаў паняцці добры і пры-гожы амаль што сінанімічныя. Таму абуд-жэнню пачуццяў з дапамогай эстэтычнага ўдзейння павінна надавацца істотная ўвага. Эмацыянальны стан чалавека, які ў многім вызначае яго маральнасць, не заўсёды пад-даецца асэнсаванню рацыяналістычным мысленнем. *Маральная-выхаваўчая функ-цыя эстэтыкі* прызначана як мага шырэй выкарыстоўвацца ў практыцы.

Многія маральная-валявяя якасці асо-бы фарміруюцца ў пракцэсе *фізічнага выхава-вання*. Маральная-духоўнаму ўдасканаленню актыўна садзейнічае *экалагічнае выхаванне*. Надзвычайны маральная-выхаваўчы патэн-цыял утрымліваюць правільныя адносіны да прыроды. Такім чынам, гармонія прырод-ных, фізічных, інтэлектуальных і духоўных пачаткаў садзейнічае дасягненню індывідам маральных вяршынь.

Увогуле ж у этыка-педагагічнай дум-цы Беларусі зроблена важная высно-ва аб недапушчальнасці ідэалізацыі асоб-

ных метадаў і сродкаў на шкоду іншым. Толькі комплексны падыход, выбар адпаведнай сітуацыі, сістэмы метадаў і сродкаў можа прынесці добры плён ў выхаваўчай дзейнасці. У грамадстве павінна быць створана пастаянна функцыянуючая сістэма фарміравання трывалых духоўных каштоўнасцей, якая, пачынаючы з маральнай асветы, умацоўвае адпаведныя перакананні і пачуцці, удасканальвае маральную свядомасць і праз актыўную дзейнасць развівае маральную культуру як агульначалавечы арыенцір цывілізацыйнага развіцця.

Такім чынам, этика-педагагічная спадчына Беларусі, што выпрацавана намаганнямі слынных яе прадстаўнікоў і шматвяковым народным вопытам, ўяўляе сабою трывалы падмурок, на якім можа і

павінна будавацца жыццё дзяржавы, грамадства і кожнага чалавека. Улік адметнасцей ментальнага характару, а таксама асаблівасцей гістарычнага развіцця нашага народа дазваляюць распрацаваць канцепцыю маральна-духоўнага выхавання, дзе маральнаясць асобы павінна разгледацца не проста як сукупнасць найважнейшых якасцей, а ёй павінен быць нададзены статус сістэматорнага каркаса самабудаўніцтва кожнага чалавека. Вызначаныя мэта, задачы, змест, прынцыпы, метады і сродкі маральнага выхавання праз нацыянальную каштоўнасць набыткі дазволяюць уздымацца да цывілізацыйных агульначалавечых вяршынь духоўнага развіцця і будучы садзейнічаць трываламу, стабільному развіццю грамадства Беларусі.

Аксіялогія працэсу прафесійнага самавызначэння старшакласнікаў

М. С. Кавалевіч,

кандыдат педагогічных навук, даследчык кафедры педагогікі дзяяцінства Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітета імя А. С. Пушкіна



Вобласць навуковых інтарэсаў аўтара — тэорыя і метадалогія навуковага даследавання, аксіялогія, сінергетыка і тэорыя самаарганізацыі ў адукцыі, асобасным і прафесійным самавызначэнні навучэнскай моладзі. Аўтар мае каля 200 навуковых прац. Аўтарскі падручнік па педагогіцы атрымаў грыф Міністэрства адукцыі Рэспублікі Беларусь і шырока выкарыстоўваецца на педагогічных факультэтах ВНУ рэспублікі. Працы М. С. Кавалевіч вядомыя не толькі ў Беларусі, але і ў Расіі, Украіне, Польшчы і Балгарыі.

У аксіялогіі катэгорыя «каштоўнасць» разглядаецца ў якасці базінай, паколькі вызначае ўзаемадзеянне чалавека і навакольнага свету, сістэму асобаснага ўспрымання і засваення культуры. Праблема каштоўнасцей заўсёды актуалізуецца, яе пастаноўка абвастраеца, набывае шырокое

сацыяльнае і маральнае значэнне ў складаныя, пераломныя моманты, калі ранейшыя традыцыі і асновы губляюць актуальнасць і значнасць, і тады пачынаецца іх замена новымі ідэаламі і мэтамі. Аксіялагічная функцыя адукцыі складаецца з забеспячэння станаўлення багацця ўнутранага све-